

**Нацыянальная
самасвядомасць
і выхаванне моладзі**

МІНСК 1996

так і ў рамках сённяшняга часу. Тэматычна артыкулы падзяляюцца на троі часткі. Першая частка тычыцца асобных старонак гісторыі беларускай культуры. Тут вызначаецца і роля беларускага сакральнага мастацтва на прыкладзе абразоў, якія з'яўляюцца неад'емнай часткай паўсядзённага быту беларуса, нейкім чынам адлюстроўваючы асаблівасці яго светаўспрымання, адным з вытокай нацыянальнай свядомасці. Аналізуецца і пэўныя педагогічныя думкі эпохі Адраджэння на Беларусі і больш позняга часу.

Другая частка прысвячана тэарэтычным аспектам аналізу культуры этнасу. Як праходзіць працэс фарміравання асобы ў нацыянальнай культуры, якія існуюць маральныя і эстэтычныя ўмовы для росту нацыянальнай свядомасці моладзі, якія механізмы сацыяльной палітыкі ўдзельнічаюць у гэтым працэсе — вось некаторыя пытанні, на якія спрабуюць адказаць аўтары артыкулаў.

Тэматыка артыкулаў трэцяга раздзела звязана з практичнымі пытаннямі абагульнення практикі, аналізу матэрыялаў сацыялагічных даследаванняў праблемы развіцця нацыянальнай свядомасці моладзі, прапануюцца пэўныя падыходы да паляпшэння сітуацыі ў складаным працэсе далучэння асобы да духоўных каштоўнасцей нацыянальнай культуры.

Вядома, у адной кнізе немагчыма разгледзець больш-менш глыбока ўсе пытанні развіцця нацыянальнай свядомасці асобы. Наша навука тут толькі ў пачатку вялікага шляху. Сустракаюцца ў артыкулах сборніка і палемічныя выказванні, сцварждэнні, якія не заўсёды дастаткова аргументаваныя. Але на сённяшні час гэта непазбежна. Аўтары кнігі спадзяюцца, што яна будзе карысная навуковым супрацоўнікам, тым, хто мае дачыненне да выхаваўчага працэсу.

А.С.Лапцёнак

З ГІСТОРЫІ ПРАБЛЕМЫ СТАНАЎЛЕННЯ НАЦЫЯНАЛЬНОЙ СВЯДОМАСЦІ БЕЛАРУСАЙ

Болбас В.С.

Педагагічная думка Беларусі эпохі Адраджэння аб выхаванні этнічнай самасвядомасці

Магутны культурны ўздым эпохі Адраджэння значна паскорыў працэсы грамадскага развіцця на беларускіх землях, аказаў істотны ўплыў на крышталізацыю адметнасцей насяляйшай гэтым край людской супольнасці, што спрыяла развіццю этнічнай самасвядомасці насельніцтва. Менавіта ў гэты час завяршаецца працэс станаўлення беларускай народнасці з уласцівымі ёй сацыяльна-культурнымі агульнасцямі, якія спантанна ўсведамляліся людзмі як прыналежнасць да аднаго этнасу.

Невыпадкова, што клопат аб развіцці этнічнай самасвядомасці праяўляўся як адзін з важнейшых накірункаў педагогічнай думкі Беларусі XVI—XVII стст. Якраз пад гэткім вуглом бачання лягчэй ацаніць той уклад, які ўнеслі ў росквіт свайго краю такія айчынныя тытаны эпохі Рэнесансу, як Ф.Скарына, М.Гусоўскі, С.Будны, браты Зізаніі, Я.Намыслўскі, С.Рысінскі, С.Полацкі і інш.

Як вядома, найважнейшым этнавызначальным паказчыкам з'яўляеца мова. Вось чаму сам факт перакладу Ф.Скарынам Бібліі на "руски язык" і выданне ў такім выглядзе кніг Святога пісання з'яўляеца неацэнным укладам першадрукара ў развіццё этнічнай самасвядомасці беларускага народа. Разумеючы святасць такой справы, асветнік у кожным са сваіх пасляслоўях падкрэслівае, што праца яго "с помошчю бoga" і "божиею милостию доконана ест" [8, 27].

Наогул у адраджэнскай айчыннай педагогічнай думцы клопат аб развіцці і пашырэнні ўжытку роднай мовы быў адным з найважнейшых. Прамым прадаўжальнікам кнігавыдавецкіх ідэй Ф.Скарыны быў С.Будны — творца першай беларускай друкаванай кнігі, якая ўбачыла свет на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Глыбока заклапочаны станам развіцця нацыянальнай культуры і яе падмурка — роднай мовы, ён звяртаеца з заклікам да суайчыннікаў, што і сёння гучыць не менш актуальна, як чатырыста гадоў тому: "К тому тэж и для того, абы ся ваши княжацкие милости не только в чужоземских языцах кохали,

але бы ся тежь ваши княжацкие милости и того здана славного языка словенъского розмиловати и оным ся бавити рачили" [7, 25].

Апантаны падобнымі ідэямі, знакаміты наш супляменнік В.М.Цяпінскі выдае Евангелле на тагачаснай беларускай мове. Хаця беларуская мова і была ў той час дзяржаўнай, але ў духоўнай пісьменнасці ўжывалася ўсё-такі царкоўнаславянская. Слынны асветнік прадбачыў шырокую паланізацыю роднага краю, пачатак якой праглядваўся ўжо ў яго час. У шырокая вядомай Прадмове да Евангелля В.Цяпінскі здзекліва папракае духовенства за іх невысокі адукатыўны ўзоровенъ, за тое, што яны адпраўляюць набажэнства на культавай мове, якую самі не зусім разумеюць і разам з тым родную мову лічаць грубай і недалікатнай. У процівагу ім Цяпінскі нават у сваім перакладзе Евангелля актыўна выкарыстоўваў элементы жывой гутарковай народнай мовы. У адрас духовных настаўнікаў ён кідае горкі папрок: "Але бы хот самое писмо свое... уважали" [4, 89]. Абураючыся ганебнасцю і недарэчнасцю становішча, калі некаторыя сталі саромеца роднай мовы, ён абгрунтавана і пераканаўча паказвае глыбінныя карані і слайнае мінулае свайго народа.

Разглядаў родную мову як актыўны сродак стварэння нацыянальнай культуры і вядомы айчынны вучоны-педагог Л.Зізаній. Еўрапейскую вядомасць прынеслі асветніку славутыя творы "Азбука" і "Граматыка словенска", якія адыгралі важную ролю ў развіціі беларускай мовы. Хацелася б адзначыць, што, апроч іншага, самім выданнем гэтых кніг Зізаній адвяргаў доказы многіх вучоных, якія сцвярджалі, што славянскія мовы не прыгодны для навукі, што яны не маюць і не могуць мець ні граматыкі, ні рыторыкі. Мысліцель жа сваімі кнігамі ўздымаў годнасць славян сярод іншых супольнасцей свету.

Значны ўклад у развіццё роднай мовы, а значыць, і ўмацаванне этнічнай самасвядомасці беларусаў унесла уніяцтва. Гэта была, бадай, адзіная канфесія, якая строга і няўхільна прытырмлівалася беларускай мовы. А уніяцкія школы дзяякоўчы моўным сродкам зрабілі вельмі многае для ўсталявання нацыянальнай адметнасці нашых продкаў. Вывучэнне беларускай мовы ўваходзіла таксама ў праграмы многіх брацкіх, пратэстанцкіх, праваслаўных і каталіцкіх школ.

Важнейшым кампанентам і харэктэрнай прыметай этнічнай супольнасці беларусаў сярэднявечча была духоўная культура. Яе ўстойлівія асаблівасці і адметнасці спарадзілі ўсталяванне ў прадстаўнікоў нашага народа такіх рыс і якасцей, якія сталі галоўнымі спачатку для беларускага этнасу, а потым вызначальнымі для

беларускай нацыі. Іх сукупнасць уяўляе сабой неацэнны скарб этнічнай і нацыянальнай самасвядомасці нашых супляменнікаў.

Фарміраванню высокай духоўнасці ў педагогічнай думцы Беларусі эпохі Адраджэння аддавалася адно з прыярытэтнейшых месцаў. Абгрунтоўваючы ідэал сапраўднага хрысціяніна, Ф.Скарына пісаў: "Да совершенен будет человек божий и на всяко дело добро уготован" [9, 17]. Прыйм дасканаласць разумелася гуманістам у першую чаргу як маральна-духоўная дасканаласць. У адной са сваіх прадмоў ён прама расшифроваў гэтае пытанне: "Бога бойся и заповеди его соблюди, той ест воинственну совершеным чалавек" [9, 26].

Сучаснік Скарыны, айчынны паэт М.Гусоўскі так ацэньваў значэнне духоўнасці: "Дзяржава абавіраецца больш на мужнасць духу, чым на сілу цела" [3, 52]. Ён пераконваў, што "багацце духоўнае — злата дзяржавы" [3, 104].

Паплечнік С.Буднага, рэктар Іўеўскай школы Ян Намыслоўскі, які выдаў кніжку "Сентэнцыі, неабходныя для жыцця", пісаў, што ў жыцці чалавеку вельмі многае патрэбна, але "найбольш каштоўны дух" [5, 177].

"Добродетелми богат быти тщися, паче сокровищ теми прославися",— як бы падсумоўваў такія думкі Сімяон Палацкі. Ды наогул асноватворныя пастулаты этнапедагогікі беларускага народа пераконвалі, што "добрая цнота даражайшая за срэбра і злота" [2, 66].

Важным элементам духоўнай культуры, яскравым паказчыкам развіцця этнічнай самасвядомасці з'яўляецца нацыянальны патрыятызм — любоў да сваёй Радзімы, да свайго народа. Фарміраванню гэтай грамадска-маральнай якасці ў педагогічнай думцы Беларусі феадальнага перыяду ўдзялялася пільная ўвага. Скарына знаўцы сцвярджаюць, што менавіта ў гэты перыяд само паніцце "айчына" як філософска-этычная катэгорыя было ўведзена першадрукаром у грамадскую і педагогічную думку Беларусі. Вытокі "любви отчыны" Ф.Скарына адзначае ў выказванні, якое сёння ўжо стала хрестаматыйным. У ім даволі трапна і вобразна тлумачыцца, чаму людзі "игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають" [8, 45].

Для мысліцеля няма і не можа быць нічога больш высакароднага, чым пачуццё абавязку перад Радзімай, "братьями русью, людьми посполитыми". Імкнучыся накіраваць патрыятычныя пачуцці ў дзейна-практычнае рэчышча, Ф.Скарына заклікае людзей, каб яны "в добрых делах и в любви отчыны... всякого тружания и скарбов для посполитого доброго и для отчыны своея не лютовали" [9, 45].

М.Гусоўскі лічыў, што ў чалавека “пачаткам пачаткаў сэнсу жыцця і пачуцця святога — радзіма” (3,112). Беларускі мысліцель, які волей лёсу заходзіўся ў Рыме — калысцы гуманізму, зведаў на сабе ўплыў італьянскага Адраджэння і прайвіў такое авостранае пачуццё любві да Айчыны і нацыянальнай гордасці, якое зусім не ўласціва рэнесансна-гуманістычнай еўропейскай думцы.

У ліку сцяганосцаў нацыянальнага патрыятызму, які адным з першых здолеў разгледзець згубныя вынікі ігнаравання бацькоўскай спадчыны, забіў у набат трывогі, непакоячыся за стан роднай мовы, культуры, веры продкаў і сапраўднай любві да Радзімы, быў В.Цяпінскі. Ён узняўся вышэй модных тады спрэчак аб перавазе таго ці іншага веравызнання, прайвіў выключную верацярпімасць і адначасова клопат аб адраджэнні патрыятычнай свядомасці і нацыянальнай годнасці ўсіх без выключэння слаёў беларускага грамадства. Цяпінскі марыў аб адзінстве ўсяго беларускага народа. У аснове выхавання патрыятызму, на яго думку, павінна ляжаць прывіццё любві да духоўнай спадчыны народа — мовы, культуры.

Боль свайго сэрца асветнік выказаў у вострых публіцыстычных меркаваннях сваёй знакамітай “Прадмовы”, дзе аналізуе культурна-маральны стан грамадства. Прадмова ўяўляе сабой сапраўдны гімн нацыянальнаму патрыятызму, адданасці свайму народу і Радзіме. Адкрытасць і ўнёсласць гэтага гімна гучыць з першых яго акордаў: “Рад покажу мою веру, которую маю, а злаща народу своему рускому” [7, 33]. Цяпінскі не можа змірыцца з думкай, як магло здарыцца, што народ, які “постаронніе народы их мудроść мусели похваліт и овшем ее от них учит”, пачаў губляць свой гонар і славу. Як магла гордасць народа быць стражана ў патомкаў?

Вытокі такай дэградацыі духоўнага быцця ён бачыць у невуцтве і бескультурнасці. А віной усяму гэтаму “зациные панове” і “духовные учителя”, якія не клапаціліся аб асвеце простых людзей. Усведамляючы ўсю пагубнасць такай бяздзейнасці вяршыцеляў людскага лёсу, мысліцель не можа задаволіцца місіяй прапаведніка ці ідэйнага натхніцеля. У гэтым напрамку В.Цяпінскі мае перад сабой выдатны прыклад Ф.Скарыны, які сваю патрыятычную канцэпцыю сцвярджаў не толькі на словах, а і ў канкрэтных спрабах. Вось чаму ён хоча “з зычлівости ку моей отчизне”, для яе “потреб” быці практична свайму народу “услугуючым”. І ў гэтым выяўляеца грамадска-патрыятычная і нацыянальная свядомасць Васіля Цяпінскага, якая грунтуюцца на ідэі рэальнага служэння інтэрсам людзей.

Пад уздзеяннем такіх ідэй выразнае героіка-патрыятычнае гучанне набывае любоў да Радзімы, яе народа ў Я.Намыслоўскага. У сваіх “Сентэнцыях, неабходных для жыцця” ён аргументаваў думку, што дзяля шчасця радзімы чалавек можа ахвяраваць нават сваім жыццём. “Кожны, хто сумленны, гарыць такой любоў да айчыны, — пісаў педагог, — што бязбройны гатовы кінуцца ў полымя вогнішча” (5, 173).

Падобныя ідэі слынных мысліцеляў Беларусі грунтаваліся на ўстойлівых патрыятычных поглядах народа, якія сілкавалі развіццё яго этнічнай самасвядомасці. Колькі казак, песень, калыханак, прыказак і прымавак ухваляюць прыгажосць і непаўторнасць нашага краю, падкрэсліваюць мудрасць і веліч людзей, усладляюць яго герояў! У адным з паданняў сівой мінуўшчыны апавядаецца, як “татарын-басурманін”, не ведаючы таго, узяў у палон сваю цешчу. Там, на чужыне, дачка прапанавала старой безліч багацця і заможнасць жыццё. Але простая сялянка не паквапілася на скарбы. У кароткім адказе маці гучаць вольналюбівия пачуцці народа, яго адданасць і вернасць Радзіме:

Дзіцяцька мае, Аленка мілое,

Не нада мне гроши, пусці дадому,

Пусці да дому ў Клецькі староны [1, 114].

Характэрна, што патрыятычна-выхаваўчая накірункі педагогічнай думкі. Беларусі не дапускалі нацыянальнай фанабэрні, пыхлівасці, знявагі іншых народаў. В.Цяпінскі падкрэсліваў, што беларусы — гэта толькі частка “зациной монархии словенской” [7, 33]. Вопыт народнай педагогікі ў спалучэнні з хрысціянскімі традыцыямі ўсталёўваў у развіцці самасвядомасці нашага народа прынцыпы чалавека любства, дружалюбства, таварыскасці.

У адпаведнасці з гуманістычнымі духоўнымі плынямі эпохі Ф.Скарына ў гэтым напрамку ў якасці адпраўнога пункта выбраў біблейскі запавет: “Возлюбиши ближнега свога, яко сам себе” [9, 62]. Але мысліцель настолькі пашырый сферу дзеяння гэтага запавету, што ў яго ён ужо распаўсюджваецца не толькі на “простого и посполитого человека”, а нават і на людзей іншых канфесій. Ф.Скарына павучаў: “Каждый христианин... наибо́ль любовь ко всем да соблудаетъ, еже ест совершенна над все иные дарования, без нея же ничто проспешно ест” [9, 112].

Высокім гуманістычным пачаткам напоўнены мастацкія творы Міколы Гусоўскага. Свой талент ён накіруўваў на ўзвелічэнне чалавека, выхаванне пачуцця любві і павагі да ўсіх людзей. Гневам і пракляццем

напоўнены яго вершаваныя радкі, калі ён апісвае чалавеканенавісніцкія намеры некаторых сучаснікаў. Паэт звяртаецца да іх сумлення і ў адчай просіць Святую Дзеву Марью вярнуць ім "мысляў і ўчынкаў цвярозасаць" [3, 120]. "Той, каму вера загадвае ненавідзець іншых, — пісаў ён, — наўрад ці варты боскай прыхільнасці" [3, 144].

Як лагічны працяг чалавекалюбства, беларускімі мысліцелямі абуртоўвалася думка аб неабходнасці выхавання ў людзей пачуццяў таварыскасці і дружалюбнасці. Пафасам гуманізму, патрабаваннямі арганізацыі супольнага грамадскага жыцця вызначалася неабходнасць фарміравання і ўмацавання дружбы, калектывізму паміж людзьмі. Я.Намыслоўскі катэгарычна заяўляў, што "няма нічога мацней за дружбу" [5, 174]. Таму ён павучаў моладзь: "Дружбу надзейна захоўвай, як сумны надыдзе час, на выручку дружба прыйдзе, ласкай смутак аблегчыць" [5, 180].

Большасць мысліцеляў Беларусі прытрымлівалася арыстотэлеўскай трактоўкі чалавека як "жывёліны грамадскай". Так, С.Полацкі амаль паўтараў слова аntyчнага філосафа, сцвярджаючы: "...Понеже человек несть зверь дивный, но содружный, — отсюду же градове и села вину насаждения прияша, да во содружестве жительствующие взаимопомощ нам деем и купно создавшего ны о всяческих его благотворениях словословим" [4, 238]. Ён услаўляў дружбу, яднанне людзей і бачыў у гэтым несакрушальную моц і сілу. Абапіраючыся на старажытную легенду, педагог пісаў, што людзей, "яко и стрел, во едином скопце сущих, никтоже сломати доволен. Тыя ж де, паки по единой разлученныхыя, и малая ломит сила" [4, 254].

Эпоха Адраджэння практична ва ўсіх ёўрапейскіх краінах суправаджалася небывалым узлётам ідэй індывідуалізму, і толькі ў асобных усходнеславянскіх краінах гэтыя ідэі не мелі такога пашырэння. Так, на беларускіх землях, дзе са старажытнасці этнічна-рэгіональная самасвядомасць людзей была скіравана да абшчыннасці, супольнасці, індывідуалістычныя падыходы не дасягнулі ўзроўню Заходнія і Цэнтральная Еўропы. Бо тут яны, згодна з рэнесанснымі накірункамі, абазначылі ўмовы дасягнення ўласнага шчасця, уласнай дасканаласці, але абавязкова ў рэчышчы імкнення да агульнага добра.

Ф.Скарына без усялякіх хістанняў ставіць усеагульныя інтэрэсы вышэй асабістых: "... не толико бо сами себе народихомся на свет, но более ко службе божией и посполитого доброго" [9, 71]. Таму "каждый христианин, свое имея дарование к посполитого доброго размножению да уделяеть" [9, 112].

Арыентаци ю індывіда на агульнае добро спрабаваў сумясціцу з утлітарнымі, геданістичнымі падыходамі вызначэння сэнсу чалавечага жыцця М.Гусоўскі. Маральны ідэал у яго ўяўленні — гэта чалавек, які імкнецца да асабістага шчасця і славы, але ён можа ўвекавечыць сваё імя толькі заслугамі перад грамадствам. Пачуццё абавязку перад людзьмі як адзін з асноўных крытэрыяў маральнасці — важнейшы лейтматыў усёй творчасці беларускага паэта.

Подых адраджэнскіх ідэй уносіў у педагогічную думку Беларусі феадальнага перыяду Я.Намыслоўскі. У адрозненні ад артадаксальна-хрысціянскіх мысліцеляў, якія супольнасць, абсалют, цэлае ставілі недасягальна вышэй індывідуума пры практичным адкіданні інтэрэсаў апошняга, ён, аддаючы перавагу грамадскім інтэрэсам, здолеў не растварыць у іх чалавечую асобу. "Кожнага да ўласных дзеянняў схіляе прырода", — разважаў педагог [5, 186].

Айчыннымі педагогічнымі і грамадскімі дзеячамі абуртоўвалася думка, што маральна дасканалы чалавек павінен сам, сваімі сіламі, без парушэння інтэрэсаў акружуючых арганізоўваць сваё жыццё.

Так, С.Будны пралаведаваў думку, што нават кароль, калі ён мае сапраўдную хрысціянскую душу, не павінен папаўняць казну "путем отягощения подданых" [4, 77]. А С.Полацкі наогул сцвярджаў, што павінен "чалавек... своих, не чуждых трудов плодом жыти" [4, 242]. З трывогай пісаў М.Гусоўскі аб негатыўным становішчы ў грамадстве, калі многія "імкнуща больш накопліваць багацці, чым набываць высакароднасць души" [3, 126]. Практична ўсе слынныя мысліцелі сыходзіліся на tym, што імкненне да абагачэння, як правіла, падрывае ў індывідуума маральныя пачаткі, разбурае яго духоўнасць, знішчае ўсе чалавечасць. С.Полацкі даволі трапна прыкмету, "что желание богатства брани возбуждает" [4, 237].

У педагогічнай думцы Беларусі разглядаемага перыяду надавалася вялікая ўвага фарміраванню такіх этнавызначальных для беларусаў якасцей, як добразычлівасць, шчырасць, спагадлівасць ("ех хлеб і людзям дай"), незласлівасць, талерантнасць, схільнасць да спачування, суперажывання ("бо й ворага у бядзе шкода"), сціпласць, цярплівасць, стрыманасць ("не той моцны, хто коней стрымлівае, а сябе") і г.д. Варта адзначыць, што эпоха Адраджэння і тут пакінула істотны адбітак на фарміраванні педагогічнай думкі. Усё выразней праступаюць ідэі выхавання ўласнай годнасці, імкнення да набыцця павагі з боку акружуючых.

Саламон Рысінскі звяртаў увагу на выказванне рымскага філосафа Сенекі аб tym, што "прычына і апора ўладкаванага жыцця — гэта вера ў сябе" [8, 82]. З народных крыніц ён пачарпнуў прымаўку: "На схілене дрэва і козы залазяць" [8, 144]. Я.Намыслоўскі папярэджваў, што "часта лопнуўшае цярпенне ў раз'юшаны гнеў пераходзіць" [5, 178].

Адраджэнскія працэсы на беларускіх землях аказалі асаблівы ўплыў на выхаванне і фарміраванне прыстойнай асобы. У адрозненне ад артадаксальных поглядаў вядомых дзеячаў сярэднявечча выдатныя прадстаўнікі педагогічнай і грамадской думкі Беларусі лічылі, што высакароднасць — гэта не вынік паходжання, яна не перадаецца ў спадчыну, а набываецца чалавекам шляхам уласных намаганняў з дапамогай акружуючых.

С.Будны, які адкідаў рэлігійныя дагматы аб прыроджанай прадвызначанасці людскага лёсу, недвухсэнсава заяўляў, што чалавек ёсць прадукт выхавання. "Не трэба здзіўляцца, — пісаў ён аб маральных якасцях людзей, — гэта ў іх не ад прыроды, а ад дрэннага выхавання" [10, 206]. Ён падкрэсліваў крайнюю неабходнасць спецыяльнай арганізацыі выхаваўчай работы ў грамадстве, пераконваў, што калі гэты працэс будзе ажыццяўляцца неналежным чынам, то такі прагал запоўніць сатана, які паставіць людзей на шкодны шлях. "Коли ся ленили учіти людей, — перасцерагаў С.Будны, — научил их диавол" [4, 50]. С.Полацкі таксама адзначаў: "Аше не родом, но весма с науки добронравие идет от рук в руки" (6, 294).

Беларускія мысліцелі гуманістычна пераасэнсоўвалі і пера-працоўвалі ідэалы хрысціянскай этикі ў бок удасканалення зямнога жыцця і пры гэтым падкрэслівалі, што ўсе маральна-выхаваўчыя мэты павінны зыходзіцца на праблеме выхавання дзейснай, актыўнай асобы. Любая маральнаясць, якая не пераходзіць у рэальнія, практичныя справы, нічога не варта, бо, як згаджаўся Ф.Скарына з хрысціянскімі запаветамі, "... вера бо без дел мертвa ест" [9, 105]. Я.Намыслоўскі пераконваў: "Той будзе высакародным, хто здзяйсніе высакародныя справы" [5, 188].

Такім чынам, у педагогічнай думцы Беларусі эпохі Адраджэння досьць акрэслены і важкі кірунак набываюць ідэі фарміравання высокіх маральных якасцей чалавека са спецыфічнымі акцэнтамі для гэтага рэгіёна, што значна паскорыла і паглыбіла працэсы развіцця этнічнай самасвядомасці беларускага народа.

ВЫКАРЫСТАНАЯ ЛІТАРАТУРА

1. Беларуская народная вусна-паэтычная творчасць. — Мн., 1967.
2. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразелагізмы /Скл. Ф.Янкоўскі. 3-е выд. — Мн., 1992.
3. Гусоўскі М. Песня пра зубра. — Мн., 1980.
4. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. — Мн., 1962.
5. Намыслоўскі Я. Сентэнцыі, неабходныя для жыцця /Пер. Я.Парэцкага // Бел. літ. Вып. 11. — Мн., 1983.
6. Полоцкі С. Вирши. — Мн., 1990.
7. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. — Мн., 1991.
8. Порецкі Я. Соломон Рысинский. — Мн., 1983.
9. Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія. — Мн., 1990.
10. Budny S. O urredzie mieza uzywajacym (1583) /Wyd. S. Kot — Warszawa, 1932.

Глушакова Т.І.

Мастацтва як выток нацыянальнай свядомасці (на прыкладзе абразоў XVI-XVII стагоддзяў)

У аснову айчыннай канцепцыі выхавання моладзі павінны быць закладзены нацыянальныя ідэалы і каштоўнасці. Але пры гэтым паўстае пэўная пагроза стварэння штучных ідэалаў. Менавіта апошнія і вымушае нас раз-пораз прыпыняцца і пільна ўглядзіцца ў сваё гістарычнае "Я". Гэтым "Я" дзеля нас сёння выступае гісторыя нашага народа, увасобленая ў яго рэлігійных, філософскіх, сацыяльных ды іншых ідэях, у яго шматлікіх помніках мастацкай культуры. Праз судакрананне з духоўным светам нашых продкаў ствараюцца добрыямагчымасці адшукаць, "вылушчыць" сапраўдныя чалавечыя каштоўнасці.

З хрысціянскай культуры народаў Беларусі, што стваралася і квітнела на працягу амаль што тысячагоддзя, фіксуецца надзвычай цікавы феномен — беларускі абраз. Усялякі абраз выступае ў якасці спецыфічнага для хрысціянскай культуры спосабу мастацкага